

## Метатэкст школьнага падручніка па мове як эталон вучэбна-навуковага маўлення

Л. С. ВАСЮКОВІЧ

У сувязі з разнапланавым ужываннем адзінкі, што прыводзіць да непажаданай у навуковай сферы полісемії, акрэслімся ў разуменні тэрміна метатэкст. Пад *метатэкстам* будзем разумець тэкст падручніка, што раскрывае, вытлумачвае сутнасць мовазнаўчых паняццяў, з'яў, адлюстроўвае лінгвістычную тэрміналогію, сістэмныя адносіны паміж тэрмінаадзінкамі.

Абавязковым элементам метатэксту выступае тэрмін як неад'емны аtrybut навуковага выказвання. Азначэнне паняцця – вядучая адзнака навуковага тэксту. Дэфініцыя выступае сэнсавым цэнтрам метатэксту, без якога вучэбная адзінка страчвае семантыка-структурную цэласнасць. Аднак азначэнне – толькі вонкавы аtrybut тэрміна. Адпаведна сукупнасць дэфініцый не выяўляе корпуса вучнёўскіх ведаў на лінгвістычным узроўні. Дэфініцыя, механічна ўзноўленая вучнем, не выступае гарантам і паказыкам сфарміраванасці тэзаўруснага ўзроўню моўнай асобы, на якім развіваецца “гатоўнасць да інфармацыйнай і ацэначнай перадачы зместу чужога маўлення” [2, с. 61]. Аўтар навуковага тэксту ставіць за мэтu не толькі паведаміць канкрэтныя звесткі, але і нясе адказнасць за іх лагічны, паслядоўны і доказны выклад. У такім выпадку ў навуковым маўленні арганічна спалучаюцца задачы паведамлення і вытлумачэння інфармацыі. Значыць, метатэкст школьнага падручніка, спраесыраваны на дыдактычную сітуацыю, павінен утрымліваць такую састаўную частку, як *тлумачальна-ілюстрацыйны кампанент*, што выступае лагічным звязком паміж лінгвістычнымі паняццямі і іх дыдактычным асвяблением.

Аўтасемантычнасць, спецыфіка гэтага кампанента (у параўнанні з азначэннем як стрыжнёвым фрагментам) метатэксту выяўляецца на ўзроўні логікі, дзе сутнасна размяжкоўваюцца такія паняцці, як *апісанне і азначэнне*. Апісанне ў адрозненіе ад азначэння не ставіць за мэтu “акрэсліць прадмет шляхам устанаўлення найбліжэйшага роду і відавой прыкметы. Апісаньць прадмет азначае пералічыць шэраг адзнак, якія больш або менш усебакова раскрываюць яго” [3, с. 408]. Задачу прадэманстраваць прадмет навуковага паведамлення, раскрыць сутнасныя прыметы паняцця, выкладзіць яго змест бярэ на сябе тлумачальна-ілюстрацыйная частка.

Адрозненне гэтага элемента метатэксту ад папярэдняга блока, прадстаўленага дэфініцыяй, раскрываеца праз дыдактычныя задачы адзінкі. Як вядома, метатэкст прадугледжвае не адкрыццё, не фарміраванне навуковай тэорыі, а паведамленне інфармацыі, што набыла агульнавядомы ў межах пэўнай галіны харектар. Спецыфіку гэтага кампанента якраз і складае функцыянальная двухпланавасць метатэксту, абумоўленая ўзаемадзеяннем кагнітыўнай і камунікатыўнай функцый. З аднаго боку, метатэкст школьнага падручніка ўтрымлівае канкрэтныя лінгвістычныя веды, якія падлягаюць асэнсаванню і засваенню. З другога боку, перадача інфармацыі адбываецца ў спецыфічных дыдактычных умовах: спецыяліст паведамляе навуковыя звесткі адрасату з іншым лінгвістычным “кодам”, з іншым узроўнем лінгвістычнага мыслення. Гэта вымушае аўтара метатэксту адбіраць змест і моўныя сродкі афармлення, якія забяспечваюць усپрыманне і разуменне інфармацыі. Улічваючы вучэбны харектар метатэксту, тлумачальна-ілюстрацыйны кампанент павінен вырашаць наступныя задачы:

а) дэталізацыя, канкрэтызацыя зместу навуковай інфармацыі, па- іншаму, прапаганда – распаўсюджванне і растлумачэнне – ведаў для чытачоў, вучняў. Зазначым, што маём на ўвазе менавіта папулярызацыю навуковых ведаў, прадстаўленне іх у зразумелай і даступнай форме;

б) забеспячэнне контакту з патэнцыяльным чытаем – шляхам актыўнага дэталёвага чытання, праз даступнасць і займальнасць матэрыялу, вылучэнне ў ім асноўнай і дадатковай інфармацыі.

Змястоўнасці, дарэчнай вобразнасці, актыўнасці метатэксту служаць наступныя прыёмы зместавай і кампазіцыйнай арганізацыі тлумачальна-ілюстрацыйнага кампанента (падкрэслім, мэта гэтых прыёмаў – дапамагчы чытачу ўспрыніць, асэнсаваць і засвоіць лінгвістычныя звесткі):

1) характар вучэбнай інфармацыі пазначаны не аб'ектываваным, строга лагічным яе выкладам, а шляхам далучанасці непасрэднага спажыўца інфармацыі да працэсу спазнання, да логікі разважанняў аўтара метатэксту. Фармальная гэта выражаяецца праз выкарыстанне займенніка *мы*, а таксама дзеясловаў, ужытых у форме першай асобы множнага ліку: “Аднак, слухаючы жывую гаворку, *мы заўваражаем*, што гэтыя правілы не заўсёды вытрымліваюцца; “Дыялектныя слова могуць уводзіцца пісьменнікамі ў мастацкім творы для стварэння мясцоўлага каларыту, моўнай характарыстыкі герояў (прыгадаем “Палесскую хроніку” І. Мележа)”,<sup>1</sup>

2) навуковая садружнасць аўтара метатэксту і рэальнага чытача абумоўліваецца, падкрэсліваецца частотнымі пытальна-рытарычнымі канструкцыямі. Гэтыя элементы метатэксту трансфармуюць нейтральна-аб'ектывны змест у інтэлектуальную форму даступнай вучэбнай інфармацыі. Пры гэтым рытарычнае пытанне фармулюе праблему, якая тут жа знаходзіць сваё выражэнне і вырашэнне. Напрыклад: “А што мы называем словам? Слова – гэта...”; “Мы слыхаем выказванне на замежнай мове, якую не ведаем. Што ж мы ў такім выпадку чуем? Маўленне”; “Якое ж месца рыторыкі сярод іншых навук?”; “Ці задумваліся вы калі-небудзь, што такое мова, як яна ўзнікла, колькі на свеце існуе моў і чаму іх так шмат?” і інш.;

3) метатэксту школьнага падручніка ўласціва семантычнае дубліраванне, дэталізацыя апорных навуковых звестак. Прагматызм гэтага прыёму праяўляецца ў чаргаванні неабходнай і залішняй, асноўнай і дадатковай інфармацыі, што падразумывае сэнсавае развіццё тэмы і яе значымых кампанентаў. Метатэкст неаднаразова дубліруе, “перагаворвае” найважнейшыя веды праз паўтарэнне, семантычную таўталогію аднаго і таго навуковага зместу.

Аўтар метатэксту вучэбнай кнігі валодае больш высокай ступенню свабоды ў выбары і падачы звестак, не звязаны жорсткай структурай інфармацыі, выступае як актыўны інтэрпрэтатар матэрыялу, адаптуючы яго да ўзору ведаў адрасата. Свабода аўтара выяўляецца ў кампазіцыйнай паслядоўнасці пададзенай інфармацыі, у выбары способаў яе структурнай арганізацыі, у свядомай арыентацыі на адпаведныя моўныя сродкі. Аўтар вольны і ў варыятыўнасці выкладу сэнсавага ядра – асноўных палажэнняў метатэксту. Улік фактарту адрасата метатэксту абавязвае да дыдактычнай рэалізацыі асноўнай функцыі навуковага пазнання – вытлумачэнне вядучых характарыстык прадмета апісання. У сувязі з гэтым лексіка тлумачальна-ілюстрацыйнага кампанента метаадзінкі ўтрымлівае не толькі тэрміны, але і слова агульна-навуковыя, агульнаўжывальныя. Пры гэтым характэрныя факты менш строгага (у параўнанні з дэфінітыўным кампанентам метаадзінкі) ужывання лінгвістычнай тэрміналогіі. Менавіта ў гэтай частцы метатэксту адбываецца дыдактычнае перапрацоўка ўласна навуковай інфармацыі, што знешне знаходзіць сваё выяўленне ў наступных тэндэнцыях:

а) канкрэтна-вобразная падача навуковага зместу праз актыўнае ўжыванне метафорычных, парападобных зваротаў. Пры гэтым асноўная функцыя метатэкстовых метафар і парападобных заключаецца ў вытлумачэнні навуковых паняццяў і з'яў, у адрозненне, напрыклад, ад мастицкіх тэкстаў, дзе гэтыя вобразныя адзінкі выконваюць эмацыянальна-экспрэсійную задачу;

б) абавязковы пераход ад ведаў тэарэтычнага характару да дыдактычнага вытлумачэння фактаў, прыкладаў;

в) змяншэнне інфармацыі да мінімальна магчымага аб'ёму. Напрыклад: “Мова – гэта сістэма фанетычных, лексічных і граматычных адзінак, з дапамогай якіх выражаяюцца думкі, пачуцці, волевыяўленне. Мова – асноўны сродак зносін паміж людзьмі” (11 клас).

Праўда, мінімалізацыя вучэбнай інфармацыі праз тлумачальна-ілюстрацыйны кампа-

<sup>1</sup> Фактычным матэрыялам для артыкула выступаюць прыклады, запазычаныя з наступных школьніх падручнікаў: Гваздовіч Г.А. і інш. Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 10-11 кл. агульнаадукац. школы. – Мн.: Нар. асвета, 1999; Несцяровіч В.І. і інш. Беларуская мова: падручнік для 10-11 кл. агульнаадукац. школы. – Мн.: Нар. асвета, 1999.

нент не павінна адназначна ўспрымацца як станоўчы момант. Вельмі часта гэта прыводзіць да павярхойнага, а часам і недакладнага выкладу матэрыялу на старонках школьнага падручніка. Больш таго, сцісласць тлумачальна-інфармацыйнай часткі метаадзінкі прыводзіць да падачы навуковых звестак як загадзя вядомай, готовай інфармацыі, якая патрабуе выключна запамінання. Мінімальная наратыўнасць абцяжарвае цэласнасць успрымання і засваення зместу. Прычым далёка не кожны вучань здольны кампенсаваць адсутнасць вытлумачальнага кампанента, самастойна ўсвядоміць і ўзнавіць логіку разважанняў аўтара.

На нашу думку, вучэбны метатэкст у межах тлумачальна-ілюстрацыйнага кампанента можа і павінен утрымліваць элементы навукова-папулярнага выкладу матэрыялу (аднак папулярнасць вытлумачэння не павінна пераважаць у іншых кампанентах метаадзінкі). Мажліва, строгая дыферэнцыяцыя вучэбнага навуковага тэксту і яго навукова-папулярнай разнавіднасці прыводзіць да таго, што метатэкст падручніка па мове набывае негатыўныя характеристыкі вучэбнай літаратуры – сухой, нецікавай, клішыраванай. Катэгарычнае беспадстаўнае развядзенне гэтых тэкстаў пакіне за межамі школьнага падручніка мноства набыткаў навукова-папулярнай літаратуры, якія застануцца за старонкамі вучэбных выданняў. Тым больш, што аўтары акадэмічных навуковых выданняў – напрыклад, манаграфій – пакідаюць за сабой права пацвярджаць тэарэтычныя разнага цікавымі, арыгінальнымі прыкладамі (нагадаем толькі знакамітую фразу аkad. Л. Ул. Шчэрбы пра “глокую куздру”). Дарэчы, падобныя спосабы ўстанаўлення контактаў аўтара з чытаем сугучныя традыцыям першых усходнеславянскіх граматык, для якіх характеристыкі выступалі “багатая вобразнасць, градацыя, паралелізм, мастацкая рytмічнае арганізацыя, экспрэсія паэтычных этымалогій” [5, с. 37]. Гэтыя сродкі контакставання са “спажыўцем” вучэбных тэкстаў абумоўленыя дыдактычнай задачай, спраесціраванай на працэс асэнсавання інфармацыі. На думку даследчыка Сохара А.М., “першым і непасрэдным вынікам добрага вытлумачэння павінна быць выяўленне сэнсу, спасціжэнне сутнасці навуковых фактаў, з’яў, працэсаў” [7, с. 121].

Такім чынам, элементы навукова-папулярнага выкладу матэрыялу дапушчальныя ў межах тлумачальна-ілюстрацыйнага кампанента, аднак наяўнасць падобных элементаў мае абмежаваныя характеристар. Яны не павінны засланяць, тым больш нівеліраваць навуковую сутнасць апісання моўных адзінак. Переход ад абстрактна-лагічных ведаў (тэарэтычных палажэнняў, фармулёвак правілаў, азначэнняў) да іх канкрэтызацыі адбываецца ў ілюстрацыйным кампаненце метатэксту. Зазначым, што гэты кампанент таксама выступае як абавязковы, стандартны для тэкставай мадэлі навуковага стылю. Аднак змест і структура гэтай метачасткі – у адрозненне ад дэфінітыўнага фрагмента тэксту – менш строгая і рэгламентаваная. Яна дапускае элементы творчай трансфармацыі ў працэсе каменціравання прыкладаў-ілюстрацый.

На нашу думку, метатэкст школьнага падручніка павінен выступаць эталонам, тыповай камунікатыўнай адзінкай вучэбна-навуковага маўлення. Зместавыя, лагічныя, моўныя характеристыкі метаадзінкі свядома або падсвядома засвойваюцца вучнямі. Асэнсаванае запамінанне адбываецца праз аналіз зместу і структуры адзінкі, які ў ідэале неаднаразова праvodзіць настаўнік. Інтуітыўнае, спонтаннае асваенне тэкставай мадэлі адбываецца ў тым выпадку, калі вучань успрымае форму і сэнс адзінкі як узор для пераймання, які служыць эталонам, стандартам для пабудовы ўласных выступленняў, адказаў на пытанні лінгвістычнай тэматыкі.

Зазначым: шмат якіх хібы моўнага выкладання можна патлумачыць недасканаласцю метадычнага апарату падручнікаў, якія і па сённяшні дзень для многіх школьнікаў застаюцца асноўнай крыніцай вучэбнай інфармацыі. Метадычная арганізацыя матэрыялу, змест і структура падручніка патрабуюць тэарэтычнага асэнсавання і рэальнага ўдасканалення як мадэлі моўных паводзін вучняў у разнастайных камунікатыўных сітуацыях (напісанне ліста, водзвігу, падрыхтоўка да рэпрадуктыўных і прадуктыўных формаў маўленчай дзеянасці і інш.).

Так, частотнай, “штатнай” сітуацыяй на ўроку мовы з’яўляецца вусны адказ па змесце правіла. Частка вучняў разумее гэтае заданне як максімальна поўнае, дакладнае ўзнавленне падобных фармулёвак. Пры гэтым ілюстрацыі да тэарэтычнага правіла альбо апускаюцца наогул, альбо прыводзяцца ў адказ на патрабаванне настаўніка, альбо прыклады паведамляюцца без іх вытлумачэння, прычым звычайна каменціраванне абмяжоўваецца толькі называннем, указаннем адпаведных моўных з’яў, паняццяў, напрыклад: *Я набыў да I верасня сышткі, падручнікі, ручкі, алоўкі. Сышткі, падручнікі, алоўкі, ручкі – гэта аднародныя члены сказа.*

Такой павярхоўна-вучэбнай сітуацыі можна пазбегнуць, калі б падручнікі па мове змяшчалі не толькі прыклады вусных і пісьмовых разбораў, узоры адказаў на канкрэтныя пытанні, але і прыводзілі алгарытм, структуру вучнёўскіх адказаў: тэарэтычнае палажэнне (правіла, азначэнне, дастасаваныя прыклады, абавязковае вытлумачэнне іх праз аналіз, супастаўленне, парайнанне, абагульненне моўных з'яў). Адпаведны каментарый да аптымальнай структуры адказаў, да іх зместу, кампазіцыі фарміруе этalon разважанняў і вучэбных дзеянняў у тыповых камунікатыўных сітуацыях. Адказы-мадэлі, што ўтрымліваюць усе неабходныя кампаненты, фарміруюць культуру вусных паведамленняў на навуковую тэму. Безумоўна, вучні павінны ўсведамляць ролю тэарэтычнага і практычнага кампанентаў у арганізацыі вусных выказванняў, набліжаючыся да зместу і структуры ідэальнага адказу, у якім стандартным элементам выступае абавязковае вытлумачэнне прыкладаў. Вучні павінны засвоіць: “Вытлумачэнне прыкладу – гэта яго аналіз, што праводзіцца дзеля таго, каб раскрыць сутнасць, пракаменціраваць, аргументаваць вылучанае палажэнне або падвесці да яго разумення” [4, с. 38].

Адсутнасць вытлумачэнняў-ілюстрацый прыводзіць да нядоказнасці, непаўнатаў адказаў. На сённяшні дзень значная частка метатэкстаў школьнага падручніка (у прыватнасці, яго ілюстрацыйны кампанент) або зусім не ўтрымлівае прыкладаў, або толькі графічна выдзяляе іх (з дапамогай шрыфту, курсіву, падкрэслівання), пазбегаючы вытлумачэння. Гэта прыводзіць да таго, што вучні ў сваіх адказах запазычваюць лаканічнасць, лапідарнасць стылю падручнікаў, абыходзяцца без разгортвання сутнасці моўных з'яў, тым самым аддаляючыся ад структуры эталонных паведамленняў. Тыповая для школьнага падручніка сітуацыя – наяўнасць прыкладаў у метатэксе параграфа без адпаведных каментараў, што выяўляюць сутнасць ілюстрацый: “Звычайна слова адназначнае, але можа мець і некалькі значэнняў, тады яно называецца многазначным. *Напр., слова аўторак, піяніна, скроня – адназначныя, а слова ціхі – многазначнае*”; “Многія прадметы рэчаіннасці маюць агульныя сувязі, падабенства, што і можа стаць падставай для пераносу назвы з аднаго прадмета на другі: *сівы чалавек – сівая даўніна – сівы туман*”.

Абсалютным (на жаль, без анякіх выключэнняў) недахопам ілюстрацыйнага кампанента вучэбных метатэкстаў выступае адсутнасць у школьніх падручніках па мове ўзору лінгвістычнага зместу. Ілюстрацыйны элемент правілаў традыцыйна забяспечваецца прыкладамі з фальклорных (прыказкі, прыметы, загадкі, народныя песні, жарты) або мастацкіх, радзей – публіцыстычных твораў. Мы расцэньявам гэта як метадалагічны, прынцыпавы недагляд аўтараў падручнікаў. Як вядома, сутнасць тэрмінаў спазнаеца і раскрываеца толькі праз функцыянованне адпаведных паняццяў у навуковых тэкстах. Сукупнасць спецыялізаваных (у нашым выпадку, лінгвістычных) тэкстаў розных аўтараў ствараюць семантычнае тэрміналагічнае поле. Успрыманне моўных фактаў і з'яў па-за навуковымі кантэкстамі, па-за выкарыстаннем у сістэме лінгвістычных каардынат не спрыяе асэнсаванню і засваенню тэрмінаадзінкі. Мовазнаўцы тэрмін выяўляе свае спецыфічныя адзнакі толькі ў лінгвістычным кантэксе. Як слушна зазначае Даніленка В.П., “натуральным асяроддзем для тэрміналогіі з'яўляеца мова навукі” [1, с. 65]. З гэтай прычыны дэманстрацыя адметных харктарыстык у лінгвістычным рэчышчы, выяўленне спецыфікі моўных з'яў у кантэксе мовазнаўчага харктару – задача складальнікаў школьніх і вузавіцкіх вучэбных кніг. У адваротным выпадку неразмежаванне адной і той жа моўнай з'явы ў розных тэкстах (мастацкага, навуковага, публіцыстычнага, гутарковага стыляў) прыводзіць да недыферэнцыраванага ўжывання слова, словазлучэння, перакрэслівае набыткі функцыянальнай стылістыкі.

Спынімся на такім аўтаномным кампаненце, як **графічнае афармленне метатэксту** падручніка. Візуальная реальнасць тэксту складае сутнасны элемент вучэбнай камунікацыі. Як спрэядліва адзначаюць Т.М. Нікалаева і Б.А. Успенскі, выключанасць “пазалінгвістычных дадзеных пазбаўляе вельмі істотнай інфармацыі – настолькі значнай, што ў пэўных выпадках тэкст без іх наогул можа быць не зразумелы” [6, с. 63].

Нагадаем: аўтар вучэбнага тэксту знаходзіцца пад дыдактычным “прэсінгам” фактару адрасата. Аўтар, перадаючы адпаведную лінгвістычную інфармацыю, павінен клапаціца пра адэкватнасць успрымання тэксту. Першасная задача – паведаміць навуковую інфармацыю даступна, зразумела, адаптуючы яе да лінгвістычнага і агульнага ўзроўню адрасата – дапаў-

няеца вырашэннем праблемы канцэптуальнай арганізацыі ведаў. Спосаб, структура прадстаўлення ведаў таксама залежаць ад характеристык адрасата паведамлення. Трэба пагадзіцца з тым, што “навуковыя тэксты ў рознай ступені “ідуць насустрach чытачу” (Н.Б. Мячкоўская). Так, аўтар манаграфічнага даследавання, найперш дбаючы пра належны тэарэтычны ўзорвень выдання, абыходзіцца традыцыйным, класічным наборам графічнага афармлення твора: загаловак тэкstu, назвы асобных структурных частак, анатацыя, рэферат, паказальнік, уводзіны, заключэнне, спіс літаратуры і г.д. Аўтар вучэбнага метатэксту, вырашаючы дыдактычныя задачы, вымушаны прадумваць сродкі рэалізацыі фатычнай функцыі, прыёмы ўздзеяння на лінгвістычную свядомасць пачынаючага мовазнаўца.

Дапамагчы ўспрыніць, зрабіць даступнай, адпаведным чынам ранжыраваць кагнітыўную інфармацыю закліканы спосабы графічнай презентацыі вучэбнага матэрыялу: назвы параграфаў, падзел тэксту на абзакты, вылучэнне рубрык. Дапаўняюць падобную сегментацыю вучэбных тэкстаў розныя параграфемныя элементы: курсіў, тлусты шрыфт, разрадка, слова, словазлучэнні, узятыя ў двукоссе, выкарыстанне цытат і г.д.

Зазначым, што графічныя сродкі афармлення зместу самі па сабе, без узделу вербальных інфармацыйных элементаў, не маюць самастойнага значэння. Узаемадзейнічаюць з лінгвістычнымі сродкамі, акцэнтуючы ўвагу на ўнутранай арганізацыі матэрыялу, яны семантызуюць форму, скіроўваючы яе на сутнасную задачу: аблегчыць успрыманне адрасатам зместу інфармацыі. Такім чынам, метатэкст, выконваючы дыдактычныя задачы, максімальна набліжаеца да чытача не толькі сваёй лексіка-сінтаксічнай, але і графічнай арганізацыяй. Аднак надзвычай важна, каб гэтае “набліжэнне да чытача” асэнсоўваў спажывец інфармацыі. Інакш тэкставыя камунікатыўныя намеры аўтара, падмацаваныя і прадубліраваныя графічнымі сродкамі, застануцца нерэалізаванымі, не расчытанымі адрасатам. Так, ніводны з падручнікаў на сённяшні дзень не змяшчае інфармацыі, як з дапамогай графічных сродкаў мець дадатковыя арыенціры ў размежаванні інфармацыі, яе сэнсавым напаўненні. Больш того, ніводная вучэбная кніга не ўключае ва ўмоўныя абазначэнні прыёмы шрыфтавых і акцэнтаваных выдзяленняў (курсіў, разрадка і г.д.).

Прагматычныя функцыі ў межах метатэксту набываюць пунктуацыйныя знакі як графіка-выяўленчыя сродкі афармлення навуковага зместу. Функцыянальны прагматызм знакаў прыпынку абумоўлены наступнымі задачамі: дзяліць тэкст на сэнсава-лагічныя часткі, адпаведна аўтарскай задуме вылучаць інфармацыйна значымыя блокі, забяспечваць мэтанакіраванасць і свядомасць успрымання, спрыяць адэватнаму разуменню пісьмовага тэксту.

Частотным сродкам параграфемнай маркіроўкі тэксту выступае двукоссе. Двукоссе – у параўнанні з класічнымі знакамі прыпынку (кропка, коска, працяжнік, радзей – пытальнік) – выступае як поліфункциянальны графічны сродак. Так, традыцыйнае выкарыстанне гэтага знака рэалізуеца пры адпаведным афармленні простай мовы, цытат. Пры нетрадыцыйным ужыванні двукоссе можа выступаць як графічнае абрамленне слоў, прагматычны кампанент лексічнага значэння якіх пераасэнсоўваеца аўтарам, атрымлівае дадатковую вобразную або стылістычную нагрузкую. Дастаткова распаўсядженая выпадкі ўжывання двукосся для слоў, у якіх сэнсавы акцэнт перанесены з лагічна-рацыянальнага на стылістычна-афарбаваны элемент: “Калі двукроп’е выкарыстоўваеца як раздзяляльны знак паміж словамі аўтара і простай мовай, тады перад імі вытрымліваеца паўза, адбываеца як бы “злом голасу”; “Спачатку існавала толькі вуснае маўленне, потым … началі “пераводзіць” гук у літару”,”Не пад націкам (у слабай пазіцыі) галосныя… вымаўляюцца даволі выразна; скарачэнне іх да непазнавальнасці, “глытанне” іх недапушчальнае”; “Асноўны “інвентар” графікі – гэта літары, умоўныя пісьмовыя абазначэнні гукаў вуснай мовы”; “Словы накшталт казка, завадскі, дакладчык патрабуюць абавязковага “арфаграфічнага контролю”; “Стылістична афарбаваныя слова выўляюцца на фоне стылістична нейтральных як “вышэйшыя” або “ніжэйшыя”; “Норма… регулюе ўзнаўленне “гатовых узоруў”; “Навукова-вучэбны падстыль займае прамежкавае становішча паміж уласна навуковым і навукова-папулярным: ён не такі “строгі”, як першы, і не такі “захапляльны”, як другі”; “Калі суразмоўца гаворыць фанетычна правільна, то мы ўсю ўвагу звяртаем на сэнс сказанага, у процілеглым выпадку пачынаем “лічыць” дапушчаныя памылкі”; “Рыторыка раскрывае і “сакрэты” дзелавых, прафесійных контактатаў”.

У прыведзеных прыкладах слова, ужытыя ў двукосі, дэмантруюць выкарыстанне ў навуковым ужытку канататыўна афарбаваных адзінак. Аўтар усведамляе “ненавуковы статус” выслоўяў ва ўмовах метатэксту і афармляе іх з дапамогай двукосі, тым самым настойваючы на кантэкстуальны “прапісы” слова ў навуковым тэксце. Зазначым нешматлікасць і пажаданасць уключэння ў вучэбныя метатэксты невербальнай інфармацыі. Табліцы, схемы, умоўныя графічныя запісы дазваляюць рацыянальна, кампактна размясціць матэрыял. Пры гэтым узрастает роля зрокавага успрымання. У абеддвух варыянтах выкарыстання нагляднасці (як матэрыял, што лüstруе вербальны змест, і як самастойны інфармацыйны блок) метадычна мэтазгодна суправаджаець гэту форму падачы звестак лінгвістычным каментарыем або сістэмай пытанняў для назіранняў і абагульненняў.

Дыдактычны патэнцыял традыцыйных графічных сродкаў (якія, на жаль, не задзейнічаны ў сучасных падручніках па мове) павінен быць скіраваны на тое, каб:

- пазбягаць лінейна-суцэльнага разгортання тэксту, што вядзе да яго празмернай аб'ёмнасці, графічнай “нечытабельнасці”, структурнага ўскладнення;

- рэалізаваць прыём кампазіцыйнага, прагматычна абумоўленага членення метаадзінкі, вылучэння сэнсава значымых блокаў на фоне інфармацыйна перагруженага матэрыялу;

- надаць належную ўвагу зневажлівай арганізацыі метатэксту, акцэнтуючы ўвагу на графічных сродках, што выступаюць сэнсавымі арыенцірамі для маркіроўкі пераходу да новай тэмы, падзел тэксту на абзакты, мікратэмы;

- забяспечваць мэтанакіраванасць успрымання зместу навуковай інфармацыі, вылучаць сэнсава-камунікатыўныя цэнтры, актывізуючы ўвагу і падтрымліваючы цікавасць адресата.

Такім чынам, аўтары школьніх падручнікаў павінны асэнсавана і рацыянальна выкарыстоўваць дыдактычны патэнцыял графічных сродкаў для афармлення метатэкстаў. Навуковы тэкст валодае немалымі магчымасцямі рэалізацыі зместу на графічным узроўні. Важна пры гэтым захаваць тэндэнцыю выкарыстання паралінгвістычных сродкаў у якасці сэнсавых арыенціраў. Адпаведна падручнікі павінны ўтрымліваць матэрыял для азнямлення з асновамі “графічнай граматы”, заарыентаванай на глыбокое і дэталёвае разуменне вучэбных тэкстаў.

Абавязковым інфармацыйным кампанентам вучэбнага метатэксту выступае **заключная частка**.

Метатэкст сучаснага школьнага падручніка, на жаль, як правіла, ігнаруе заключным элементам тэксту як цэласнай камунікатыўнай адзінкі – заключэннем, у якім сцісла падагульняюцца вынікі лінгвістычных назіранняў і разважанняў. Наяўнасць вывадаў-абагульненняў – адзінкавыя выпадкі на старонках школьніх падручнікаў (пры гэтым “эксплуатуецца” адна і тая ж маўленчая формула *такім чынам*). Напрыклад: *Такім чынам*, паміж усімі раздзеламі мовазнаўства існуе самая цесная сувязь; *Такім чынам*, сам па сабе гук ніякага сэнсу і лексічнага значэння не мае, але ўскосна ён звязаны са значэннем; *Такім чынам*, маўленне можа праяўляцца ў вуснай і пісьмовай формах, успрымацца на слых або зрокава; *Такім чынам*, рыторыка вучыць правільному і прыгожаму маўленню. Пераважная большасць правілаў, змешчаных у вучэбных кнігах, заканчваецца, аднак, уласна прыкладамі, пры гэтым ігнаруеца “культ вываду” (Траянская Е.С.), абумоўлены камунікатыўнай установай на актывізацыю ўвагі адресата да вынікаў пазнавальнай дзейнасці.

Наяўнасць вывадаў – абавязковы элемент любога лагічнага выказвання. Заключная частка звычайна абагульняе, падсумоўвае пададзеныя звесткі. Яна кампазіцыйна абрарамляе, структурыруе тэкст, сутнасна і фармальна замыкае інфармацыйны блок. Нягледзячы на тое, што ў сэнсава-семантычным плане аб'ём інфармацыі не пашыраеца, заключэнне імпліцыруе веды, скіроўвае і акцэнтуе ўвагу адресата на галоўным. Наяўнасць заключнай часткі “дысцыплінене” выказванне вучня. Незахаванасць маркіраваных межаў тэксту вядзе да того, што паведамленне не пакідае ўражання цэласнасці, структурнай арганізаванасці, скандэнсаванасці інфармацыі. Адпаведна тыповай з'яўляеца сітуацыя, пад час якой прыходзіцца ўдакладняць: “Вы закончылі свой адказ?”, “У Вас усё?” і г.д.

Метатэкст школьнага падручніка як эталон выказвання на лінгвістычную тэму ў заключнай частцы павінен сканцэнтравана ўзнаўляць найбольш істотную інфармацыю, выкіроўваць увагу на асноўныя палажэнні. Ролю маўленчых формул, што ідэнтыфікуюць вывад, могуць выконваць наступныя адзінкі: *такім чынам, прааналізаваныя факты сведчаць, як бачым, са сказанага вынікае, у заключэнні падкрэслім (адзначым), можна сцвярджаць, падвядзём вынікі, прыходзім да вываду, што ... і інш.* Значыць, фармулёўкай вывадаў мы ўзнаўляем і завяршаем лагічны ланцужок аўтарскіх назіранняў і разважанняў, маркіруем знешнія межы выказвання.

Такім чынам, метатэкст падручніка як эталон вучэбна-навуковага маўлення павінен утрымліваць асноўныя тыповыя кампаненты:

- **азначэнне як кампанент метатэксту;**
- **тлумачальна-ілюстратыўная частка;**
- **заключэнне як элемент пабудовы метаадзінкі.**

Рэалізацыя адзначаных элементаў спрыяе вырашэнню камунікатыўных задач – презентациі інфармацыі і яе адэкватнаму ўспрыманню і разуменню адрасатам. Пабудова метатэксту як цэласнай камунікатыўнай адзінкі забяспечвае матываваны экстрападвядомы фон паведамлення, паслядоўнае, лагічнае разгортванне тэмы параграфа, яе інфармацыйных і ілюстратыўных магчымасцей, утрымлівае аргументаванае вытлумачэнне. Вербальная семантыка-сэнсавая структура тэксту павінна дубліравацца графічнымі сродкамі афармлення матэрыялу.

Пры падачы вядучых, апорных тэрмінаў варта кіравацца традыцыйнымі, выверанымі дэфініцыямі, ажыццяўляючы адбор з пазіцый экстрападвядомых (аўтарытэтнасць навуковых крыніц, аспекты найноўшых даследаванняў, даступнасць фармулёвак для вучняў) і лінгвістычных крытэрыяў (месца тэрміна ў моўнай сістэме, улік яго міжмоўных стасункоў, адпаведнасць формуле азначэння паняцця з улікам родавых і відавых адзнак тэрмінаадзінкі). Карактэрніцтва азначэння складальнікам падручніка можа адбывацца толькі ў межах адэкватнасці зместу, паўнаты і дакладнасці паняцця.

Метатэкст школьнага падручніка па мове павінен выступаць эталонам навуковага паведамлення, дэманстраваць асноўныя параметры зместавых і кампазіцыйных характеристык, уніфікаваны падыход да адбору апорных родавых і відавых прымет, неабходных і дастатковых для належнай рэпрэзентацыі тэрмінаадзінкі.

**Abstract.** The typical components of the structure of the metatext of the school textbook (the definition of the linguistic concept, the explanatory and illustrative element, conclusion as a part of the educational and scientific statement) are analyzed.

## Літаратура

1. В. П. Даниленко, *Русская терминология. Опыт лингвистического описания*, Москва, Наука, 1977.
2. Ю. Н. Кацулов, *Русский язык и языковая личность*, Москва, Наука, 1987.
3. Н. И. Кондаков, *Логический словарь-справочник*, Москва, Наука, 1975.
4. Т. А. Ладыженская, *Культура устного ответа*, «Русский язык в школе», № 3 (1976), С. 36–43.
5. Н. Б. Мечковская, *О средствах представления лингвистического содержания в восточнославянских грамматиках XVI–XVII вв.*, Русский язык: Межведомственный сборник, вып. 2, Минск, БГУ, 1992, С. 28–38.
6. Т. М. Николаева, Б. А. Успенский, *Языкоznание и паралингвистика*, Лингвистическое исследование по общей и славянской типологии, Москва, 1966, С. 58–66.
7. А. М. Сохор, *Объяснение в процессе обучения: элементы дидактической концепции*, Москва, Педагогика, 1988.